



КАРНАВІРУС
ВУЧОБУ
НЕ СПЫНІЦЬ?

5

ШТО МОЖА
ВЯСКОВЫ
СТАРАСТА

М С



ЦЫТАТА ДНЯ



Станіслаў ЗАШЧЫНСKY,
генеральны сакратар
АДКБ:

«На падзеі ў Беларусі адпаведная ацэнка АДКБ была дадзена. Яна заключаецца ў тым, што мы лічым гэта асабліва ўнутранай справай Рэспублікі Беларусь, што краіна мае ўсе магчымасці справіцца з гэтымі праблемамі самастойна, без усялякага знешняга ўмяшання».



«Усё ў нашых руках, каб не зваліцца ў некантралюемы эпідэміялагічны штопар»



Фота БелТА

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную гатоўнасці сістэмы аховы здароўя да новага эпідэміялагічнага пад'ёму сезонных інфекцый, у тым ліку каранавіруснай.

«КЛЮЧАВОЕ ПЫТАННЕ — КАДРЫ»

«Відавочна, што яна зноў увайшла ў інтэнсіўную фазу распаўсюджвання, — канстатаваў кіраўнік дзяржавы пра інфекцыю COVID-19. — Ідзе другая хваля... Частка нашых суседзяў набліжаецца па захваральнасці да пікавых вясновых узроўняў. Падобная тэндэнцыя, як вы не горш за мяне ведаеце, назіраецца ва ўсім свеце... Мы ўбакі не застаемся. Няхай у нас не такі рэзкі пад'ём захваральнасці, але ён прысутнічае».

Аляксандр Лукашэнка папрасіў далажыць яму пра падрыхтаванасць нашай сістэмы аховы здароўя да новай эпідэміялагічнай рэальнасці. **СТАР. 2**

Папяровае натхненне



КОРАТКА

• Прамаакцыя «Выбіраем студатрад», якая будзе пашыраць студатрадаўскі рух, пройдзе на палях маладзёжных форумаў «Беларусь — гэта мы!» у Віцебску, Барысаве і Гомелі.

• Беларускія медыкі паспяхова правялі аперацыю нованароджанай дзяўчынцы па выдаленні пухліны шый.

• «Гомсельмаш» прадставіў шырокую лінейку сельгастэхнікі на выстаўцы «Аграсалон-2020», якая праходзіць 6–9 кастрычніка ў Маскве.

• Беларускай АЭС выданы дазвол на права выканання фізічных эксперыментаў на малой магутнасці на энергаблоку № 1.



• У Слоніме ўзвялі першы ў Гродзенскай вобласці шматкватэрны дом, дзе для ацяплення, падагрэву вады і прыгатавання ежы выкарыстоўваецца выключна электраэнергія.

У Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры заўтра будзе адчыняцца першая ў сваім родзе выстаўка дэкаратыўных вырабаў з паперы «Папярывыя фантазіі», у якой возьмуць удзел чатырнаццаць мясцовых аўтараў. Выстаўку складуць экспанаты, а іх будзе болей за сто, выкананыя ў тэхніцы папярвай пластыкі, мадэліравання, а таксама падвясныя модулі (па-народнаму — «па-вукі») узоры спіральнага пляцення з папярвых трубочак, архітэктурныя кампазіцыі, выцінанкі ды творы квілінгавага мастацтва. Цяпер супрацоўнікі і майстры фарміруюць экспазіцыйную залу. У поле зроку нашага фотакарэспандэнта трапіў момант падрыхтоўкі, і на гэтым фота — загадчык установы Элеанора ЗІНКЕВІЧ і кіраўнік клуба майстроў народнай творчасці і самадзейных мастакоў «Ля возера» Наталля ПАРАХНЕВІЧ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



Вяртаючыся да надрукаванага



УШЧЫЛЬНЕННЕ АДМЯНЯЕЦЦА

Уладальнікі кватэр аднаго з жылых дамоў у самым цэнтры Рэчыцы яшчэ мінулай восенню забілі трывогу. Людзей непакіла заплававанае ўзвядзенне маштабнай прыбудовы да іх дома. Даведаліся: такім чынам мелі на мэце рэканструяваць краму, якая знаходзіцца на першым паверсе таго ж

двухпавярховіка. Новае памяшканне магло заняць большую частку двара, месца для праходу ў пад'езд, паркоўку, а таксама пазбавіць зялёнай зоны пад вокнамі. Людзей абурала і тое, што прадпрыемальнік, які заплававаў будаўніцтва, не ўзгадняў з уладальнікамі кватэр такія кардынальныя перамены. **СТАР. 4**

